

ДУК “Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”

Адзел абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі

Інфармацыйна-бібліяграфічны сектар



# *ААТ “ПІНСКІ МЯСАКАМБІНАТ”*



*80-ГОД З ПЯЧАТКУ РАБОТЫ (1939)*

**ШОРТ-ЛІСТ**

Пінск, 2019

ААТ «Пінскі мясакамбінат» – адно з буйных сучасных прадпрыемстваў харчовай прамысловасці Брэсцкай вобласці. Яго гісторыя пачынаецца з верасня 1939 года. Больш арганізавана прадпрыемства пачало працаваць летам 1944 года, пасля вызвалення горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У той час камбінат размяшчаўся па вуліцы Брэсцкай 64.

Па меры развіцця вытворчасці будаваліся новыя карпусы камбіната па вуліцы Індустрыяльнай 1. На працягу 1953–1954 гадоў асвойваліся новыя вытворчыя плошчы, дзе спачатку быў пабудаваны халадзільнік, а потым забойны і калбасна-кулінарныя цэхі.

У ліпені 1964 года мясакамбінат быў аб'яднаны з Пінскім птушкакамбінатам, прадпрыемства было падпарадкавана Галоўнаму ўпраўленню мясной і птушкапераапрацоўчай прамысловасці БССР.

У 1960–1970-ыя гады адбывалася даволі частая змена кіраўніцтва камбіната. Але працяглы перыяд, з сакавіка 1981 года па люты 1996 года, дырэктарам прадпрыемства быў Якаў Іванавіч Вершыловіч. Менавіта ў гэты перыяд будаваліся новыя вытворчыя памяшканні халадзільніка, мяса-тлушчавага цэху, а таксама адміністрацыйна-бытавы корпус.

Па меры ўмацавання вытворчай базы, папаўнення навукова-вытворчага патэнцыялу прадпрыемства перайшло да выпуску канкурэнтназдольнай прадукцыі высокай якасці. Пачынаючы з 1985 года прадпрыемства пастаянна нарошчвала аб'ёмы вытворчасці, была створана магутная тэхнічная база, падабраны высокапрафесійны кадравы састаў, назапашаны інтэлектуальны патэнцыял. У 1995 годзе быў пабудаваны новы мясатлушчавы корпус, што дазволіла павялічыць праектную магутнасць па вытворчасці мяса да 60 т/зм (да будаўніцтва новага МТЦ магутнасць цэха складала 15 т/зм), усталяваць сучаснае высокапрадукцыйнае абсталяванне па першаснай пераапрацоўцы жывёлы, павысіць якасць прадукцыі, палепшыць умовы працы, вытворчую санітарыю.

У 1997 годзе, з назначэннем на пасаду дырэктара Юрыя Юр'евіча Бісуна пачалося тэхнічнае перааснашчэнне вытворчасці, засваенне новых тэхналогій, павелічэнне вытворчасці і пашырэнне асартыменту калбасных вырабаў, стварэнне сеткі фірмовых магазінаў. У цяперашні час мясакамбінат выпускае прадукцыю звыш 150 назваў.

На працягу 1999 года была скончана рэканструкцыя аміячнай кампрэсарнай са станцыяй абаротнага водазабеспячэння, што дазволіла палепшыць умовы захоўвання мяса і мясапрадуктаў у неабходных тэхналагічных рэжымах, павысіць якасць прадукцыі пры захоўванні.

У 2009 годзе здадзена ў эксплуатацыю ўласная кацельня, што дазволіла забяспечыць усе вытворчыя цэхі неабходнай колькасцю пара для захавання тэхналагічных рэжымаў вытворчасці прадукцыі. За кошт уласных сродкаў пабудаваны і абсталяваны сучасным высокапрадукцыйным абсталяваннем цэх па вытворчасці прадуктаў са свініны вэнджана-запечанай і вэнджана-варанай, што дазволіла павялічыць выпуск прадукцыі ў сем разоў.

Для паляпшэння якасці выпускаемай прадукцыі пастаянна праводзіцца замена маральна састарэлага абсталявання на сучаснае высокапрадукцыйнае. Так, для паляпшэння якасці выпускаемай прадукцыі, забеспячэння санітарных правіл і нормаў пры вытворчасці калбасных вырабаў і вэнджаніны, устаноўлены тэрмакамеры з аўтаматычным рэжымам працэсу тэрмаапрацоўкі прадукцыі.

Тэрыторыя прадпрыемства займае плошчу 10,77 га. Вытворчыя магутнасці мясакамбіната складаюць 50 т мяса ў змену, 8,5 т калбасных вырабаў у змену, у тым ліку 2 т прадуктаў са свініны і ялавічыны. Фактычна выпрацоўваецца калбасных вырабаў – да 25 т у суткі, прадуктаў са свініны і ялавічыны – да 2 т.

ААТ «Пінскі мясакамбінат» мае пяць фірмовых магазінаў і два павільёна ў Пінску, адзін фірмовы магазін у г. Століне, тарговы павільён у г. Іванава. Пры камбінаце маецца сталовая на 96 пасадачных месцаў, здраўпункт, стаматалагічны кабінет. Юрыдычны адрас прадпрыемства – г. Пінск, вуліца Індустрыяльная, дом 1.

У 2002 годзе Пінскі мясакамбінат першым з усіх прадпрыемстваў мясной галіны рэспублікі быў узнагароджаны Прэміяй Урада Рэспублікі Беларусь у галіне якасці, а ўся прадукцыя была сертыфіцыравана ў адпаведнасці з патрабаваннямі «СТБ ІСО 9001-96».

У 2006 годзе да мясакамбіната было далучана сельскагаспадарчае прадпрыемства – філіял «Невель», якое знаходзіцца ў Пінскім раёне.

На сённяшні дзень супрацоўнікі мясакамбіната сертыфіцыравалі і ўкаранілі 5 сістэм: сістэму менеджменту якасці, сістэму НАССР, сістэму кіравання навакольным асяроддзем, сістэму кіравання аховай працы, сістэму менеджменту бяспекі харчовых прадуктаў – гэта з'яўляецца гарантам выпуску якаснай і бяспечнай прадукцыі для спажыўца, і набыццё канкурэнтаздольнасці прадукцыі не толькі на рынках Рэспублікі Беларусь, але і за яе межамі.

Штогод ААТ "Пінскі мясакамбінат" удзельнічае і мае шэраг перамог у розных рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах, выставах і кірмашах. Вырабы Пінскага мясакамбіната неаднаразова перамагалі ў конкурсах «Лепшы прадукт года», «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь» і інш.

Выкарыстоўваючы традыцыйныя рэцэпты і ўласныя арыгінальныя распрацоўкі, сёння на мясакамбінаце перапрацоўваецца да 50 тон мяса ў суткі, асноўная частка якога рэалізуецца на экспарт, вырабляецца 25 тон каўбасных вырабаў і вэнджаніны, 3 - 5 тон мясных паўфабрыкатаў.

## БІБЛІЯГРАФІЯ:

1. **Неверо, Д. В.** Пути снижения себестоимости продукции на ОАО "Пинский мясокомбинат" / Д. В. Неверо, А. А. Михалевич ; научный руководитель А. Г. Король // Материалы VIII Международной молодежной научно-практической конференции " Научный потенциал молодежи — будущему Беларуси" / Полесский государственный университет. Пинск, 2014. Ч. 2. С. 141—142.
2. **Савчук, Е. В.** Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия ОАО "Пинский мясокомбинат" с помощью методов математического моделирования / Е. В. Савчук ; научный руководитель А. В. Онищук // Материалы VIII Международной молодежной научно-практической конференции " Научный потенциал молодежи — будущему Беларуси" / Полесский государственный университет. Пинск, 2014. Ч. 2. С. 67—68.
3. **ОАО «Пинский мясокомбинат»** // Государственное объединение "Управляющая компания холдинга "Концерн Брестмясомолпром" : между прошлым и будущим : 70 лет ; [авторы текста: Б. Павловский и др. ; редактор В. Федоренко ; фото А. Рыбачук]. Брест : Вечерний Брест, 2014. С. 124—131.
4. **Прамысловасць** // Гісторыя Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці: да 915-й гадавіны з першага летапіснага ўпамінаання / НАН Беларусі. Інстытут гісторыі. Мінск : Вышэйшая школа, 2012. Гл. 9.2.2. С. 572—586.
5. **Промышленность** // Регионы Беларуси : энциклопедия : в 7 т. Минск, 2009. Т. 1. Кн. 2 : Брестская область. С. 271—273.
6. **Пинский мясокомбинат** / М. Н. Винникова // Республика Беларусь : энциклопедия : [в 7 т.]. Минск, 2008. Т. 6. С. 70—71.
7. **Социально-экономический потенциал регионов. Брестская область** // Современная Беларусь : энциклопедический справочник : в 3 т. Минск : Белорусская наука, 2007. Т. 2. С. 493—505.
8. **Кирковец, Н.** Под фирменным знаком "Пикант" / Наталья Кирковец ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. 2019. 26 ліпеня (№ 60). С. 1 : фот.  
*О заведующем фирменного магазина "Пикант-6" С. Г. Палачиче.*
9. Орлова, И. Когда на ферме комфортно... / Ирина Орлова ; фото Александра Шульгача // Заря. 2019. 29 мая. С. 17.  
*О достижениях сельскохозяйственного предприятия филиала "Невель" ОАО "Пинский мясокомбинат" в области животноводства и реконструкции фермы.*
10. **Жук, Е.** "Пикант" - на Жолтовского / Елена Жук ; фото Анны Веренич // Пінскі веснік. 2019. 17 мая (№ 40). С. 3 : фот.  
*В Пинске открылся новый фирменный магазин Пинского мясокомбината.*

11. **Владимирова, А.** Пинские предприятия - в числе лучших / Анна Владимирова // Полесская правда. Пинск, 2019. 12 января (№ 4). С. 3.  
*О пинских лауреатах конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" 2018 года.*
12. Демьянов, Э. М. Основа эффективного агробизнеса — кадры и строгое соблюдение технологии / Эдуард Михайлович Демьянов ; беседовала Светлана Сырицкая ; фото автора и из архива предприятия // Сельская газета. 2018. 15 ноября. С. 8—9 : фот.  
*Завершается формирование Агропромышленного холдинга Управления делами Президента РБ, который создается на базе агрокомбината "Мачулищи", в ближайшее время в состав войдут — ГП "Молочный гостинец", ОАО "Пинский мясокомбинат", "Барановичская птицефабрика" и РУЭОСХП "Восход"; беседа с генеральным директором агрохолдинга Эдуардом Михайловичем Демьяновым.*
13. **Назначение** // Полесская правда. Пинск, 2018. 10 февраля (№ 12). С. 1.  
*Директором ОАО "Пинский мясокомбинат" назначен И. М. Брилевич.*
14. **Подтвердили марку** // Полесская правда. Пинск, 2017. 9 декабря (№ 98). С. 2.  
*"Народную марку" подтвердил в том числе и ОАО «Пинский мясокомбинат».*
15. **Кирковец, Н.** ОАО "Пинский мясокомбинат": высокие результаты в трудовой деятельности / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2017. 17 лістапада (№ 92). С. 1, 3.
16. **Полховская, Т.** Предан своей работе / Татьяна Полховская ; фото автора // Полесская правда. Пинск, 2017. 10 ноября (№ 90). С. 4.  
*О сортировщице шкур мясожирового цеха ОАО "Пинский мясокомбинат" В. А. Куликовиче.*
17. **Гришковец, В. Ф.** Как рождается прибыль? / Валерий Гришковец ; фото Валерия Короля // Заря. 2017. 24 июня (№ 70). С. 11.  
*О филиале "Невель" ОАО "Пинский мясокомбинат".*
18. **Жук, Е.** Расширяя горизонты сотрудничества / Елена Жук ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. 2017. 6 чэрвеня (№ 45). С. 2.  
*ОАО "Пинский мясокомбинат" принял участие в Международной выставке продуктов в Гонконге.*
19. **Кирковец, Н.** Настоящие мастера и кран починят, и елочку изготовят / Наталья Кирковец ; фото Вячеслава Ильенкова // Пінскі веснік. 2017. 10 студзеня (№ 3). С. 3.
20. **Александрова, Н.** Главный капитал - люди / Нина Александрова // Полесская правда. Пинск, 2016. 18 ноября (№ 93). С. 9.
21. **Руководить - не руками водить** // Полесская правда. Пинск, 2016. 6 августа (№ 63). С. 2.
22. **Никитина, Т.** В числе лучших / Татьяна Никитина // Пінскі веснік. 2016. 5 жніўня (№ 63). С. 3.

23. **Ярмошук, Н.** Кто лучший руководитель / Николай Ярмошук // Заря. 2016. 2 августа (№ 88). С. 1.  
*Директор Пинского мясокомбината Эдуард Шибун занял третье место в областном конкурсе среди руководителей перерабатывающих предприятий.*
24. **Жук, Е.** Вкусны и мясо, и колбасы : ОАО "Пинский мясокомбинат" выпустил новую серию продуктов из свинины под названием "У каждого своя история" / Елена Жук // Пінскі веснік. 2015. 13 лістапада (№ 91). С. 3.
25. **Во всем виноват вентиль?** // Вечерний Брест. 2015. 23 сентября (№ 75). С. 1.  
*На Пинском мясокомбинате произошла утечка аммиака.*
26. **Щербакова, Т.** "Пачастунак" для россиян : "Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации" / Тамара Щербакова // Пінскі веснік. 2015. 6 студзеня (№ 2). С. 2.
27. **Ляшук, М.** Кредо его жизни / Мария Ляшук // Пінскі веснік. 2014. 7 сакавіка (№ 19). — С. 3.  
*Директор мясокомбината А. В. Мулярчик стал "Человеком года" в области охраны окружающей среды за 2013 год.*
28. **Кирковец, Н.** «Пикант» – гарантия отменного вкуса и безупречного качества / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2011. 30 верасня. С. 4.
29. **Кирковец, Н.** Пикант / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2011. 25 студзеня. С. 3.
30. **Ильенков, В. Л.** Пикант : страница ОАО «Пинский мясокомбинат»/ Вячеслав Ильенков // Пінскі веснік. 2010. 19 лістапада. С. 3.
31. **Кирковец, Н.** Пикант : страница ОАО «Пинский мясокомбинат» / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2010. 29 кастрычніка. С. 3.
32. **Кирковец, Н.** Пикант : страница ОАО «Пинский мясокомбинат» / Наталья Кирковец // Пінскі веснік. 2010. 24 верасня. С. 3.
33. **Юдина, Р.** И в сосисках, и в колбасах – только лучшее мясо / Раиса Юдина // Комсомольская правда в Белоруссии. 2005. 26 марта. С. 14.
34. **Беспорно только лучшее** // Народная газета. 2004. №№ 246 – 247. С. 13.  
*КПГУП «Пинский мясокомбинат» исполнилось 60 лет.*
35. **Пилецкий, Е.** Плоды созидания / Е. Пилецкий // Пінскі веснік. 2004. 12 лістапада. С. 2.  
*К юбилею Пинского мясокомбината.*
36. **Коваль, С.** Пінскія каўбасы – зроблены з мяса / С. Коваль // Звезда. 2002. № 298. С. 2.
37. **Лукашик, Т.** Пинские деликатесы / Т. Лукашик // Пинская неделя. 2001. 16 ноября. С. 2.
38. **Романчук, И.** Чтоб не искать в краю далеком / И. Романчук // Пінскі веснік. 2000. 18 ліпеня. С. 2.
39. **Скороход, Ю.** Транквилизатор для общественного мнения / Ю. Скороход // Полесская правда. Пинск, 1997. 11 июня.

40. **Скороход, Ю.** Привет, вы чудно устроились... / Ю. Скороход // Полесская правда. Пинск, 1997. 9 апреля.
41. **Мясокомбинат** : визитная карточка // Пинская неделя. 1995. 20 января.
42. **Куницкий, П.** Наберет ли новый цех проектную мощность? / П. Куницкий // Пінскі веснік. 1992. 13 чэрвеня.
43. **Пинский мясокомбинат** : официальный сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://pikant.by/>

*Выканаўца:*

*Гарачова А. Н., гал. бібліёграф аддзела абслугоўвання і інфармацыі  
Пінскай цэнтральнай гарадской бібліятэкі*

Верасень 2019 г.